

Парушэнні, выяўленыя кантрольна-рэвізійным апаратам Міністэрства фінансаў і мясцовымі фінансавымі органамі ў 2018 годзе.

Праверкі арганізацый працы і сацыяльнай абароны, падпарадкаваных абласным (раённым, гарадскім) выканаўчым камітэтам (Мінгарвыканкаму) (код 117).

Праверана 19 арганізацый працы і сацыяльнай абароны, падпарадкаваных мясцовым выканаўчым камітэтам, устаноўлена парушэнняў бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 102,2 тыс. рублёў, з іх па аплаце працы - 45,4 тыс. рублёў, камунальных і іншых паслуг - 12,1 тыс. рублёў, завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных работ - 32,1 тыс. рублёў. Выяўлена шкоды і іншых парушэнняў - 12,9 тыс. рублёў. Неэфектыўна выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму 40,3 тыс. рублёў, папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па мэтавым прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 16,6 тыс. рублёў.

Па выніках праверак арганізацый працы і сацыяльнай абароны ўсталяваныя наступныя парушэнні:

- за кошт невернага вызначэння памеру плошчаў прыбіраных участкаў у штатны расклад залішне ўводзіліся стаўкі прыбіральніка службовых памяшканняў. Парушаны п. 10 Прыкладных нарматываў колькасці работнікаў цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, зацверджаных пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 2013/01/10 № 4;

- спецыялісту па кадрах і сястры-гаспадыні ажыццяўлялася павышэнне тарыфнага акладу на 15%, нягледзячы на адсутнасць іх пасад у Пераліку пасад работнікаў устаноў сацыяльнага абслугоўвання, працоўныя функцыі якіх адпавядаюць асноўнаму віду дзейнасці гэтых устаноў, зацверджаным пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 23.09.2010 № 128;

- тарыфныя аклады па асобным пасадам павышаліся звыш устаноўленага памеру. Парушаны патрабаванні Інструкцыі аб павышэнні тарыфных акладаў (ставак) асобным катэгорыям работнікаў устаноў сацыяльнага абслугоўвання, зацверджанай пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 24.09.2007 № 118;

- работнікам налічвалася і выплачвалася заработная плата за час прадастаўлення сацыяльных водпускоў без захавання заробатнай платы;

- залішне налічваліся прэміі на даплату за працу ў начны час і святочныя дні, а таксама на надбаўку за кваліфікацыйную катэгорыю. Парушаныя патрабаванні пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 2002/02/05 № 3 «Аб зацвярджэнні пераліку дадатковых выплат

стымулюючага і кампенсавальнага характару на якія налічваецца прэмія";

- сродкі, атрыманыя ў выглядзе платы за прадастаўленыя жыллёва-камунальныя паслугі ад насельніцтва, якое пражывае ў жыллым фондзе дома-інтэрната для састарэлых, не пералічваліся ў даход абласнога бюджэту. Парушаны пп. 1 і 7 дадатка 13 да Закона «Аб рэспубліканскім бюджэце» на 2015 і 2016 гады;

- паслугі па водазабеспячэнню, вывазу цвёрдых бытавых адходаў аплачваліся з улікам падатку на даданую вартасць. Парушаны п. 1 Указа ад 26.03.2007 № 138;

- аплата бягучага рамонту, звязанага з прыносячай даходы дзейнасцю, не ў поўным аб'ёме выраблялася за кошт пазабюджэтных сродкаў. Парушаны п. 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641;

- ўсталёўвалася завышэнне фізічных аб'ёмаў будаўніча-рамонтных работ, прад'яўленне да аплаты работ, выкананых і аплачаных ў папярэднім годзе.